



УНІВЕРСІТЭТ

Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ
«Залатая літара» ў намінацыі «Найлепшая шматтыражная газета»

1 верасня 2015 года, № 13 (2137)

ПАДЗЕЯ

Прэм'ер-міністр Ісламскай Рэспублікі Пакістан Наваз ШАРЫФ стаў ганаровым прафесарам БДУ. Дыплом і мантыю ганаровага прафесара высокапастаўленаму госцю ўручыў 11 жніўня рэктар БДУ акадэмік Сяргей Абламейка. Ва ўрачыстай цырымоніі прынялі ўдзел першы намеснік міністра адукацыі Беларусі Вадзім Богуш, члены Савета БДУ, а таксама супрацоўнікі ВНУ.

Гэтага звання Наваз Шарыф удастоены за вялікі асабісты ўнёсак ва ўмацаванне і развіццё ўсебаковых сяброўскіх адносін паміж Пакістанам і Беларуссю.

Пасля ўрачыстай часткі прэм'ер-міністр Пакістана выступіў з невялікай прамовай. Наваз Шарыф распавёў пра гісторыю сваёй краіны, адзначыў, што Пакістан зацікаўлены ў прыцягненні інвестараў, і выказаў гатоўнасць развіваць супрацоўніцтва з Беларуссю ў розных сферах. «Belarus. Pakistan. Friendship», – рэзюмаваў ён.

Сяргей Абламейка адзначыў, што Наваз Шарыф надае вялікую ўвагу сістэме адукацыі Пакістана. Напярэдадні мерапрыемства ў Мінску былі падпісаны мемарандумы пра паразуменне паміж БДУ і Акадэміяй дыпламатычнай службы



Фота: Мінская СУРМАН

Наваз Шарыф – ганаровы прафесар БДУ

Міністэрства замежных спраў Пакістана, а таксама Інстытутам інфармацыйных тэхналогій COMSATS.

«Пакуль нашы адносіны недастаткова развітыя. Але мы спадзяёмся, што візіты на найвышэйшым узроўні будуць спрыяць больш цеснаму супрацоўніцтву», – сказаў рэктар БДУ. Ён адзначыў, што ва

ўніверсітэце пакуль навучаецца толькі некалькі грамадзян Пакістана.

Пакістанскі прэм'ер папоўніў спіс вядомых дзеячаў высокага рангу, якія ўдастоіліся падобных ганаровых званняў БДУ. Сярод іх прэзідэнт Малдовы Пётр Лучынскі (2000), прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаев (2000), міністр

замежных спраў ПАР Нкасазана Дламіні-Зуму (2007), прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліев (2009), старшыня Савета Федэрацыі РФ Валянціна Матвіенка (2012), прэзідэнт Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедаў (2012) і прэзідэнт Індыі Пранаб Мукерджы (2015).

Аліна ДАШКЕВІЧ

УРАЧЫСТАСЦІ

Святочныя мерапрыемствы ў гонар Дня ведаў пачынаюцца ў БДУ 1 верасня

Сцэнарый гэтага асаблівага першага дня восені ўключае разнастайныя па стылі і жанры мерапрыемствы: ад «фірмовага» парада дэканаў БДУ да запуску ў неба паветраных шароў. Галоўнае – па традыцыі гэты першы восеньскі дзень прысвечаны нашым першаккурснікам!

Афіцыйная частка адбудзецца ва ўнутраным дварыку ВНУ. Тут прагучыць віншаванне ад рэктара БДУ акадэміка Сяргея Абламейкі, а таксама пажаданні ад дэканаў, выкладчыкаў і лідараў студэнцкіх арганізацый. Урачыстае ўшаноўванне папярэдняга студэнцкага моладзі БДУ пачнецца ў 10.30.

У гэты дзень таксама для першаккурснікаў будуць арганізаваны экскурсіі па рэктарыце, навучальных карпусах і музеі гісторыі ВНУ. Не застацца без увагі і вясёлае новаўвядзенне сучаснасці – групавое «селфі». Як правіла, «фотасесія» праходзіць у родных «дэкарацыях» на фоне гістарычнага будынка рэктарата.

У гонар пачатку навучальнага года Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі Павел, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі адслужыць набажэнства ў Мінскім кафедральным Свята-Духавым саборы. Удзел у



ім прымуць кіраўнікі і выкладчыкі БДУ, а таксама нядаўнія абітурыенты. Пачатак службы ў 12.00.

Святочнае дзейства працягнецца ўвечар гэтага дня ў Палацы спорту. Праграма «Віват, студэнт!» пачнецца ў 17.00.

Дзея адкрыецца ўрачыстым парадам дэканаў, занясеннем штандару факультэтаў і ВНУ. У Палацы спорту прагучыць клятва першаккурснікаў: «...высока несці, захоўваць і павялічваць слаўную традыцыю БДУ, ва ўсім быць узорам сумленнасці, высякароднасці, працавітасці і дысцыпліны, актыўна ўдзельнічаць у

грамадскім, навуковым і культурным жыцці alma mater». Для іх на велізарным святлодыёдным экране прадэманструюць асноўныя шляхі развіцця найстарэйшай ВНУ нашай краіны, пазнаёмяць з адукацыйнымі магчымасцямі БДУ.

Кульмінацыйным акордам стане ўручэнне сімвалічнага студэнцкага квітка з наступным выкананнем гімна Белдзяржуніверсітэта. А працягнецца вечар выступленнем вядомых эстрадных выканаўцаў. На сцэне Палаца спорту глядачы ўбачаць вядомы фальклорны гурт «Тутэйшая шляхта», гурт «Лепрыконсы», танцавальны калектыў «Крыжачок», удзельнікі «Еўрабачання» спевака Тэа, народны хор «Неруш» і пераможцаў фестываля эстрады БДУ, а таксама рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў.

Вячэрняя частка імпрэзы працягнецца ў канцэртнай зале «Прайм хол» (пр. Пераможцаў, 65). Тут студэнтаў старэйшых курсаў БДУ чакае неспадзеўка – забаўляльная праграма «Мы – студэнты», якая пачнецца ў 22.00.

Арганізатарамі мерапрыемства з'яўляюцца ўпраўленне па справах культуры і ўпраўленне выхаваўчай работы з моладдзю.

Жанна ВАСАНСКАЯ

У нумары:

НОВАЯ РЕАЛЬНАСЦЬ СТУДГАРАДКА

Намеснік прарэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях Міхаіл ЧАРАПЕННИКАЎ раскажаў пра асаблівасці сёлетняга засялення і сітуацыю з інтэрнатамі

Стар. 2

ЧЫСТА ЗРОБЛЕНА

Сэрвісныя студэнцкія атрады ўпершыню працавалі ўлетку ў САК «Брыгання». Як гэта было?

Стар. 3

ШКОЛА ПЕРШАКУРСНІКА

Гід для новых студэнтаў па моладзевых арганізацыях альма-матар, творчых калектывах, а таксама рэсурсах Фундаментальнай бібліятэкі БДУ і інш.

Стар. 4

Весткі з рэктарата

ЗАГАДАМ Міністэрства адукацыі нашай краіны № 393 ад 8 чэрвеня 2015 г. у склад комплексу БДУ з 1 верасня ўключаецца ў якасці юрыдычнай асобы ўстанова адукацыі «Міжнародны дзяржаўны акадэмічны інстытут імя А. Д. Сахарова» Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. У цяперашні час у структуру МДЭІ ўваходзяць факультэт маніторынгу навакольнага асяроддзя, факультэт акадэмічнай медыцыны, курсы дадатковай адукацыі для дарослых.

ПРАГРАМА павышэння кваліфікацыі «Арганізацыя навучання і навуковых даследаванняў» для кіраўнікоў Чжэцзянскага Шужэн універсітэта стартвала 25 жніўня ў БДУ. Кітайская дэлегацыя з г. Ханчжоу прыбыла ў Мінск у складзе 11 чалавек. На працягу курса будуць прагучаны больш за 10 лекцый, якія кітайскім калегам падрыхтавалі кіраўнікі падраздзяленняў БДУ. Тэмы датычацца арганізацыі кіравання ВНУ: уплыў сектара эканомікі на фарміраванне тэматыкі навуковых даследаванняў у ВНУ, менеджменту ведаў, прамоўвання вынікаў навуковых даследаванняў у інтэрнэце і інш.

БДУ прыняў удзел у міжнароднай адукацыйнай «Выставе-кірмашы Рэспублікі Беларусь. Душанбэ 2015» на базе Таджыкскага дзяржаўнага педуніверсітэта імя С. Айні. Дэлегацыю нашай краіны ўзначаліў дэкан ФДА Вячаслаў Малафееў. Усёго ў працы выставы брала ўдзел 21 вышэйшая навучальная ўстанова Беларусі. Прадстаўнікі айчынных ВНУ правялі сумоўе па рускай мове з патэнцыйнымі абітурыентамі, ахвотнікам прайсці навучанне ў нашай краіне, адказалі на пытанні абітурыентаў і іх бацькоў. Адбыліся прэзентацыі беларускіх устаноў адукацыі па падрыхтоўцы спецыялістаў па розных кірунках.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

Больш за 70 % — новая рэальнасць студгарадка

Бадай, жнівень — адзін з самых напружаных месяцаў у працы студэнцкага гарадка. Бо зусім хутка калідоры інтэрнатаў напоўняцца толькі што прыбылымі студэнтамі. У прыёмнай час ад часу звоніць тэлефон, кожны хоча даведацца, ці атрымае ён запаветны пакой. Намеснік прарэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях **Міхаіл ЧАРАПЕННИКАЎ** паразмаўляў і з намі.

— Што можна сказаць пра засяленне—2015?

— За апошнія 5 гадоў гэта самы высокі працэнт забеспячэння. Усе 9 інтэрнатаў (8 тыс. месцаў) уведзены ў працу. А значыць, каля 72 % ад усіх, хто мае патрэбу, мы зможам размясціць. Вядома, такі вынік радуе. На дасягнутым БДУ спыняцца не збіраецца. У комплексе «Студэнцкая вёска» будзе яшчэ адзін інтэрнат на 1800 месцаў. Магчыма, у будучыні там змогуць размясціцца і нашы студэнты. А ў 2017 г. плануем забяспечыць усіх ахвотных, з прычыны невялікага школьнага выпуску.

Традыцыйна адмысловая ўвага надаецца першаму курсу. Студэнты прыродазнаўчанавуковых спецыяльнасцяў засяляюцца на 100 %, гуманітарных — на 80 %.


Дарэчы, з гэтага года ёсць навіна: рассыланне апаўшчэнняў аб наяўнасці месцаў па электроннай пошце. Так што самы правільны варыянт — дачакацца ліста. Асабліва нецярплівыя могуць даведацца інфармацыю на сайце *student.bsu.by*. Калі месца не дадзена — БДУ прапануе варыянт наймання жылля.

— Ці трэба імкнуцца да поўнага ўкамплектавання інтэрнатаў іншагараднімі студэнтамі? Ці ёсць у гэтым сэнс?

— Вядома, хацелася б прыйсці да такога. У сем'ях перыядычна ўзнікаюць фінансавыя праблемы, а наяўнасць інтэрната застаецца важным фактарам, які можа падтрымаць. Часам аказваецца так, што платніку-мінчаніну па сутнасці вучыцца танней, чым бюджэтніку, які здзімае жыллё.

Сацыяльная скіраванасць і падтрымка ў гэтым пытанні з'яўляюцца адметнымі рысамі нашай дзяржавы. Замежныя ВНУ пайшлі па іншым шляху. Цэннік на арэнду жылля зраўняўся з цэннікам пражывання ў інтэрнаце. І тады ўніверсітэты вельмі проста забяспечылі сабе ўкамплектаванне на 100 %. Паменшылася колькасць ахвотных, бо койка-месца ў блоку не параўнаецца з пакоем у кватэры.

Пазіцыя БДУ такая: максімальна высокі працэнт забеспячэння тых, хто мае патрэбу, які можа сабе дазволіць універсітэт на дадзеным этапе эканамічнага развіцця дзяржавы. А таксама правільны, адкрыты і зразумелы механізм па засяленні. Каб людзі разумелі, чаму ад-



наму далі месца, а іншаму — не. На мой погляд, павінна заставацца канкурэнцыя, у першую чаргу звязаная з поспехамі ў навучанні.

Дарэчы, па ступені незадаволенасці хачу сказаць, што чым ніжэйшы працэнт забеспячэння, тым менш незадаволеных, чым вышэйшы — тым больш хлопцаў і дзяўчат прыходзіць з скаргамі. Калі месцаў мала, усе разумеюць: пакой дастануцца самым лепшым. А вось калі трое з чацвярых заселены, пачынаюцца крыўды...

Падводзячы вынік вышэйсказанаму, адзначу, што трэба імкнуцца да поўнага ўкамплектавання, але, на мой погляд, гэта не з'яўляецца абавязальніцтвам універсітэта або дзяржавы.

— Скончаная глабальная дзейнасць па будаўніцтве і рамонце інтэрнатаў. Чаго чакаць у далейшым?

— Сапраўды, можна падвесці нейкую рысу. Усё, што планавалі, зроблена, пабудавана і капітальна адрамантавана. Інтэрнаты сталі істотна лепш выглядаць.

Важным аспектам застаецца захаванне таго, што маем. Шмат залежыць і ад саміх тых, хто там пражывае. Фарбаванне і тынкаванне можна вечна. Да прыкладу, у інтэрнаце № 5 капітальны рамонт быў зроблены ў 1995 годзе. 20

гадоў прайшло, яго зноў можна рамантаваць. Так што ёсць чым зацяцца ў найбліжэйшыя гады. А скажаць, што дзяржава павінна будаваць адзін будынак за другім — нельга, гэта абыходзіцца ў 15 мільёнаў долараў за 1000 месцаў. Можна гэтыя грошы, напрыклад, укладзі ў навучальны працэс, развіццё навуковай базы ВНУ.

— У 1985 годзе быў уведзены ў эксплуатацыю восьмы інтэрнат, які ў далейшым стаў домам для супрацоўнікаў універсітэта. Наколькі ён запатрабаваны? У якім стане знаходзіцца?

— БДУ — адзіная ВНУ ў Мінску, якая мае месцы для пражывання супрацоўнікаў. У першую чаргу «васьмёрка» даецца тым, хто паспяхова скончыў аспірантуру. Усяго там 400 месцаў, у пакоях пражываюць цэлымі сем'ямі.

Сёння 8-ы інтэрнат заселены цалкам. Больш за тое, ёсць яшчэ чарга з 90 супрацоўнікаў, якія жадаюць туды патрапіць. Зараз, дзякуючы арэнднаму жыллю і дапамозе ўніверсітэта ў будаўніцтве ўласнага, яна скарацілася. 8-ы інтэрнат па дамоў выдаецца на ўсё час працы і пражывання, пакуль супрацоўнік не пабудуе кватэру. Рух такой чаргі наогул нельга спрагназаваць.

Хацелася б пачаць капітальны рамонт, але зрабіць яго ў месцы, дзе асноўная маса жыхароў — сем'і з маленькімі дзецьмі, вельмі няпрост. Неабходна супрацоўнікаў перасяліць, а дзяцей перавесці ў іншыя школы, сады. І тым не менш, у планах у нас замена вокнаў і цёплая рэабілітацыя. Варта адзначыць, што сам будынак у добрым стане. З прычыны таго, што супрацоўнікі жывуць даўжэй і акуратней, да рэчэй ставяцца больш беражліва, чым студэнты, якія заехалі на адзін год.

— Міхаіл Барысавіч, а з якімі пытаннямі да Вас часцей за ўсё звяртаюцца студэнты?

— Супрацоўнікі студэнцкага гарадка імкнуцца быць адкрытымі для ўсіх студэнтаў, мы ёсць ва ўсіх сацыяльных сетках. Імкнёмся адказваць на самыя складаныя пытанні і вырашаць кожную праблему. Радуе, што саміх скаргаў не вельмі шмат, а самыя актыўныя жыхары гарадка звяртаюцца з простымі і крэатыўнымі ідэямі, знаходзячы выхад з няпростай сітуацыі.

Прыходзяць людзі з рознымі просьбамі. У другой палове лета самае распаўсюджанае пытанне пра наяўнасць месцаў у інтэрнатах. Некаторыя скардзяцца на адсутнасць абменнага пункта. Некаторыя хочаць павялічыць плошчу аўтапаркоўкі. Бываюць і нейкія тэхнічныя накладкі. Да прыкладу, калі няма гарачай вады, высвятляем для пачатку, у якім інтэрнаце і канкрэтным блоку. А сёння раніцай патэлефанавалі са скаргай, што ў адзін пакой з дзяўчатамі засялілі хлопца...

І ўсё ж не варта тэлефанаваць адразу або пісаць адразу ў адміністрацыю студгарадка, як толькі зламаўся, да прыкладу, замок. Праблему прасцей і хутчэй вырашыць, спусціўшыся на першы паверх свайго інтэрната і пакінуўшы заяўку ў «журнале старога».

— Якую парадку Вы можаце даць учарашнім школьнікам?

— Будзьце актыўнымі, адважайцеся і спрабуйце. З уласнага досведу магу сказаць, што сапраўдным студэнтам становішся, жывучы ў інтэрнаце. Мінчане адкрыта зайздросцілі статусу іншагарадзяна, нашай волі і прыгодам.

На жаль, інтэрнаты кватэрнага тыпу памяншаюць зносіны паміж студэнтамі. Ды і самі студэнты адзначаюць, што ўжо не ведаюць суседа нават па блоку. У больш старых інтэрнатах, калідорнага тыпу (у нас іх два — № 5 і № 6) — агульная кухня і душ на паверсе. Хай умовы не такія добрыя, але жыць веся-

лей, з'яўляецца шмат сяброў і знаёмых. Так што не замыкайцеся ў сябе ў пакоях!

— У студгарадку праводзіцца вялікая колькасць мерапрыемстваў. Ці ёсць адмысловыя праграмы па арганізацыі вольнага часу замежнікаў?

— Замежныя студэнты валодаюць іншай ментальнасцю, верай, поглядамі на жыццё. Тое, што падаецца простым і зразумелым беларусу, не так проста і зразумела будзе ім. У нас ёсць асобная сумесная з псіхалагічнай службай праграма па падтрымцы такіх студэнтаў. Вялікая частка замежнікаў усё ж рускамоўная. А з хлопцамі і дзяўчатамі, якія валодаюць рускай мовай у поўным аб'ёме, працаваць істотна прасцей.

Але, як паказвае практыка, самы лепшы варыянт — засяленне замежніка з беларусамі. Па-першае, ён істотна хутчэй адаптуецца да мовы, да пытанняў культуры, і больш за тое — вельмі актыўна прадстаўляе ўласную радзіму. Таму замежнікі з асаблівай стараннасцю ўдзельнічаюць у розных конкурсах і фэстах, паказваючы нацыянальную культуру, кухню, танцы. Дарэчы, беларусы часцяком таксама вельмі задаволеныя такімі суседзямі. Гэта магчыма дэдавацца нешта абсалютна новае.

— Міхаіл Барысавіч, а што Вам больш за ўсё запомнілася за час працы ў студгарадку?

— Гэтае пытанне задаюць даволі часта, яно для мяне самае складанае. На яго няма адказу... Запомніліся ўсе дні, з таго моманту, як я ў жніўні 1995 г. пераступіў парог другога інтэрната юным першакурснікам. Я, па сутнасці, і не развітваўся са студгарадком. Для мяне, як і для большасці, хто тут працуе і, спадзяюся, жыве, гэта дом, сям'я і жыццё...

Гутарыла
Таццяна МОРБАВА



Абноўленыя інтэрнаты БДУ прымуць сёлета каля 8 тысяч ішчаслівых жыхароў-студэнтаў

Чыста зроблена

Калі гаворка зойдзе пра студатрады, уяўленне ў першую чаргу малюе дзяцей, якія энергічна кладуць цэглу і цягнуць тачку з пяском. Чамусьці адразу думаеш пра будоўлю, хоць, як паказвае практыка, кірункаў, дзе могуць прыкласці свае сілы студэнты, няма. Апроч будаўнічых, гэта педагогічныя, сельскагаспадарчыя, сэрвісныя атрады. Апошніх наогул вялікае мноства. Дзіва што! Паняцце сэрвісу ўсёабдымнае – ад рамонту тэхнікі да працы ў цэнтры рэабілітацыі. А прынамсі адзін студатрад БДУ наводзіў чысціню ў САК «Брыганціна».

Жнівеньскі дзень, рухаемся па тэрыторыі лагера. Прыпкая, і вакол практычна ні душы. Пытаем старшага педагога **Алену Півавар**. «Усе на рэчцы, – імгненна рэагуе яна. – Паглядзіце, як душна». Паспрачацца цяжка. І ўсё ж час ад часу мы бачым дарослых, якія нетаропка шпацыруюць, ці зусім маленькіх на трохколавых роварах. Жыццё кіпіць хіба што ў мясцовым басейне – тут з запалам плюхаюцца ўсе, і малыя і вялікія. На маё пытанне, адкуль гэтулькі дарослых, педагог удакладняе: гэта і наступная змены – адмысловыя. Так здаўна павялося, што ў другой палове жніўня тут адпачываюць супрацоўнікі БДУ з дзецьмі. І калі звычайна папраўляюць здароўе каля 300 чалавек, то цяпер іх усяго 223. Усе дзеці пад наглядом бацькоў. Хоць нельга сказаць, што іншыя змены для «Брыганціны» аўральныя. Па словах Алены Півавар, у лагерах заўсёды адпачывае адмысловая катэгорыя дзяцей. Многіх ведаюць з малодшых атрадаў, і тыя роднаму лагеру не здраджваюць. Ды і з ахвотнікаў адпачыць тут заўсёды выбудоўваецца чарга. Суразмоўніца прызнаецца: заяўкі пачынаюць паступаць яшчэ ў студзені, і прэтэндэнтаў амаль заўсёды ўдвай больш, чым месцаў.

Але ёсць тыя, каму ў гэтыя дні не да адпачынку. Уся тэрыторыя аздраўленчага комплексу, а дакладней, наведзенае парадку на ёй – вотчына байцоў сэрвіснага студатрада БДУ. Акрамя таго, гэта спартыўны, медыцынскі і жылы карпусы. Тут ніхто не саромеецца ўзяць у рукі швабру і памыць, скажам, пляцоўку ля басейна, каб адпачывальнікам было ўтульней, ці прапыласосіць пакой. Урэшце, прызнаюцца студэнты, хатнюю ўборку ў якасці трэнінгу ніхто не адмяняў.

Сэрвісныя атрады такога плана працуюць у «Брыганціне» першы год, распавёў сакратар камітэта БРСМ БДУ **Яўген Харук**. Першапачаткова нават быў страх, што яны не прыжывуцца, што ахвотнікаў папрацаваць на ўборцы не знойдзецца. Але памыліліся. Так што станючы эксперымент працягнецца. І кіраўніцтва комплексу такімі памагатымі вельмі задаволенае, тым больш што дэфіцыт



кадраў сярэдняга звяна тут адчувалі. «Імкнёмся прыцягваць мясцовае насельніцтва, але гэта не так лёгка, бо зарплаты невысокія, а працы шмат, – наракае Алена Півавар. – А вось да студэнтаў заўважым. Перажывалі, што едуць на ўборку і хлопцы, але, як выявілася, з гэтай працай усе спраўляюцца. Больш за тое, у першую змену мы нават адпудзілі дзяцей па неабходнасці на сесію. На гэты час іх замянялі іншыя байцы атрада».

Больш за ўсё адказнасці, які і заведзена, ляжыць на камандзіру студатрада. Ён арганізуе працу, ён жа адказвае за магчымыя дэфекты. Навучэнка юрыдычнага каледжа **Алена Шубіна** пераканана: атрад спрацуе на «выдатна». Хоць для яе самой, які і для многіх іншых, гэта першы сэрвісны досвед. Але дзяўчына сур'ёзна кажа, што непапулярнай працы няма. Тым больш што БДУ падрыхтаваў для іх бонус у выглядзе першачарговага засялення ў інтэрнаты. «Мы працуем да 16.30, – кажа Алена, – за выключэннем афіцыянтаў у сталовых. У тых графік больш напружаны – з 6.00 да 21.00. Хоць праз кожныя два дні ў іх ёсць магчымасць паўнаватаснага двухдзённага адпачынку».

Студэнтку юрфака БДУ **Паліну Авяр'янаву** застаём у сталовай. І невыпадкава – бо зусім хутка абед. Убраная ва ўніформу дзяўчына накрывае на сталы: прыборы, кампот, хлеб... Для яе гэта таксама першы досвед у ролі афіцыянткі, хоць яна, мабыць, адна з многіх, хто напэўна ўяўляў, з якім колам задач сутыкнецца ў лагерах. У такім жа сэрвісным атрадзе, толькі летась у Анапе, дзе дзяўчына была ў складзе падатрада, працавалі яе аднакурснікі.

«Хоць працаваць няпроста, мы спраўляемся, – усміхаецца яна. – Часам даводзіцца дапамагаць кухарам чысціць гародніну, калі яе вельмі шмат. Было і па 30 кілаграмаў. А так разносім талеркі, сурвэтка, відэльцы і лыжкі. Працую ў двух залах сталовай. Калі ёсць нейкія звароты, напрыклад, разбілі шклянку, трэба штосьці памяняць, камусьці дапамагчы, – гэта мая задача. Такі досвед для дзяўчыны нават патрэбны».

Байцы сэрвіснага атрада ў «Брыганціне» не проста не маркоццяцца, а знаходзяць час нацешыцца сапраўдным летнім надвор'ем, бо побач возера і пляж. І хоць праца часам заканчваецца позна, яны разумеюць: усё залежыць толькі ад іх саміх. «Нам цалкам хапае часу і схадзіць на дыскатэку, і пакатацца на лодцы, катамаране, і пазаграць, і пасмажыць шашлык, – прызнаецца Паліна. – Можна ўзяць ровар і пракаціцца ў суседні населены пункт. Я гэты час успрымаю нават больш як адпачынак. Так, за два дні набегашся – ногі баляць. А за наступныя два дні нават забываеш, што працавала».

ДАВЕДКА

Гэтым летам у БДУ працуе каля 20 студатрадаў, у складзе якіх занятыя амаль 400 чалавек. У залежнасці ад кірунку працы, за месяц, па словах сакратара камітэта БРСМ БДУ Яўгена Харука, можна зарабіць ад 2 да 4 мільёнаў. Некаторыя працуюць па тры месяцы, часам змяняючы толькі профілі. Для некаторых сур'ёзным стымулам у працы становіцца магчымасць атрымаць месца ў інтэрнаце.

Вера АРТЭАГА, «Рэспубліка»

Фота Аляксандра СТАДУБА

БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСИТЕТ АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: нямецкага мовазнаўства, тэхналогій камунікацыі, ПРАФЕСАРАЎ КАФЕДРАЎ: лазернай фізікі і спектраскапіі, фізічнай хіміі, рускай мовы, англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцяў,

ДАЦЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: фізічнай інфарматыкі і атамна-малекулярнай фізікі, фізічнай электронікі і нанатэхналогій, радыёфізікі і лічбавых медыатэхналогій, дыферэнцыяльных ураўненняў і сістэмнага аналізу, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, мікрабіялогіі, фізічнай хіміі, агульнага землярэзнаўства і гідраметэаралогіі, псіхалогіі, філасофіі і метадалогіі навукі, карпаратыўных фінансаў, фінансавых права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, грамадзянскага права, тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, міжнароднага права, міжнародных адносін, дызайну, замежнай журналістыкі і літаратуры, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту,

СТАРШЫХ ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнай фізікі, агульнай матэматыкі і інфарматыкі, біяхіміі, клетачнай біялогіі і біяінжынерны раслін, электрахіміі, глебазнаўства і зямельных інфармацыйных сістэм, англійскага мовазнаўства, крыніцазнаўства, псіхалогіі, філасофіі культуры, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, карпаратыўных фінансаў, англійскай мовы эканамічных спецыяльнасцяў, міжнароднага прыватнага і еўрапейскага права, дызайну, нямецкай мовы, тэорыі і практыкі перакладу, англійскай мовы і моўнай камунікацыі, літаратурна-мастацкай крытыкі, англійскай мовы прыродазнаўчых факультэтаў, фізічнага выхавання і спорту,

ВЫКЛАДЧЫКАЎ КАФЕДРАЎ: агульнага землярэзнаўства і гідраметэаралогіі, нямецкага мовазнаўства, раманскага мовазнаўства, аналітычнай эканомікі і эканаметрыкі, дызайну, тэхналогій камунікацыі, літаратурна-мастацкай крытыкі, АСІСТЭНТАЎ КАФЕДРАЎ: вышэйшай матэматыкі, вылічальнай матэматыкі, высокамалекулярных злучэнняў.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а, упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

РЭСПУБЛІКАНСКИ ИНСТИТУТ ВЫШЭЙШАЙ ШКОЛЫ АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАД:

ЗАГАДЧЫКА КАФЕДРЫ псіхалогіі і педагогічнага майстэрства; ПРАФЕСАРА КАФЕДРЫ філасофіі і метадалогіі ўніверсітэцкай адукацыі; ДАЦЭНТА КАФЕДРЫ моладзевай палітыкі і сацыякультурных камунікацый; СТ. ВЫКЛАДЧЫКА КАФЕДРЫ праектавання адукацыйных сістэм.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220001, г. Мінск, вул. Маскоўская, 15, пакой 120, тэл. 200 91 07.

НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧЫ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНЫХ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИКИ И ИНФАРМАТИКИ АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС НА ЗАМЯШЧЭННЕ ПАСАДЫ:

НАВУКОВАГА СУПРАЦОЎНИКА навукова-даследчай лабараторыі прыкладной інфарматыкі.

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб'явы.

Адрас: 220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4, п. 702, НДІ ППМІ, тэл. 209-51-04.

НАШЫ ЮБІЛЯРЫ

3 верасня Мальцэвіч Таццяна Васільеўна, дацэнт кафедры рыторыкі і метадыкі мовы і літаратуры

4 верасня Васільеў Ігар Леанідавіч, дацэнт кафедры тэорыі функцыі

6 верасня Хлудзееў Іван Іванавіч, ст. нав. супр. НДЛ біяфізікі і біятэхналогіі

10 верасня Чаеўская Марына Канстанцінаўна, дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы

13 верасня Аджаяеў Уладзімір Барысавіч, заг. кафедры фізікі паўправаднай і нанаэлектронікі

14 верасня Карпенка Алена Міхайлаўна, прафесар кафедры міжнароднага маркетынгу

14 верасня Марціновіч Рыгор Рыгоравіч, прафесар кафедры біяфізікі

16 верасня Козак Кузьма Іванавіч, дацэнт кафедры крыніцазнаўства

17 верасня Глеба Тамара Іванаўна, дацэнт кафедры тэарэтычнай і інстытуцыйнальнай эканомікі

18 верасня Сідарэнка Ірына Мікалаеўна, дацэнт кафедры філасофіі і метадалогіі навукі

19 верасня Саколік Анатоль Іосіфавіч, загадчык НДЛ фізіялогіі і біятэхналогіі раслін

25 верасня Дзясюкевіч Вольга Іванаўна, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання

27 верасня Явід Валянцін Юльянавіч, стар. нав. супр. НДЛ высокаэнергетычнай імплантатцыі і функцыянальнай дыягностыкі

28 верасня Бялько Віктар Іванавіч, заг. кафедры матэматычнага мадэлявання і кіравання

28 верасня Гардзей Аляксандр Мікалаевіч, дырэктар Рэспубліканскага інстытута кітаязнаўства імя Канфуцыя

БДУ ў СМІ БЕЛАРУСІ

Прыёмная кампанія – 2015

Tut.by, 21.by (01.07), zviazda.by (12.06), «Рэспубліка» (16.06), «Камсамольская праўда», (17.06, 17.07, 22.07), СТБ, naviny.by (18.06), gazetaby.com (19.06), Мінск 24 ДОК (24.06), tut.by (01.07), 21.by (06.07), naviny.by (07.07), «Мінскі кур'ер», mk.by, БелТА, sb.by, БТ-1 (08.07), «СБ-Беларусь сёння», kv.by, naviny.by, БТ-1 (09.07), tut.by, 21.by (11.07), tut.by (14.07), БТ-1, АНТ, Мінск 24 ДОК, БелТА, kp.by, naviny.by, БТ-1/Панарама, СТБ (15.07), СТБ, tut.by (16.07), tut.by, 21.by, «СБ-Беларусь сёння» (18.07), belniva.sb.by, interfax.by (20.07), «Народная газета» (24.07), БелТА (26.07), interfax.by (28.07), naviny.by (28.07).

Адкрыты сумесны факультэт інфармацыйных тэхналогій БДУ і Таджыкскага нацыянальнага ўніверсітэта

Mir24.tv (13.06), mail.ru (14.06), 4esnok.by (15.06), sb.by, kv.by, interfax.by, БелТА (17.06), soyuz.by, avesta.tj (18.06), zviazda.by, «Звязда» (23.06).

Навукова-тэхнічныя распрацоўкі БДУ на 22-й Падўнёваафрыканскай міжнароднай шматпрофільнай выставе «САІТЭС&Біг7»

БелТА, 21.by, soyuz.by, sb.by, megacat.by (18.06), kv.by (18.06).

У БДУ адкрылася першае кафэ ў сетцы хуткага харчавання Gaudeamus
Interfax.by, belanews.ru, belanews.ru (02.07), sb.by (03.07), tut.by, 21.by, uaport.net, ej.by, talks.by, 5min.by, tut.by, 21.by, БелТА, Uaport.net (05.07), nn.by, onliner.by, marketing.by, citydog.by, sputnik.by (07.07), tut.by (11.07).

У абітурыентаў БДУ з'явілася магчымасць стварыць асабісты кабінет
Electroname.com, so-l.ru, Мінск 24 ДОК, БелТА, mogu.by, ecompress.by, aif.by (07.07), kv.by, «Звязда», zviazda.by, pravo.by (08.07), n1.by (09.07), АНТ (16.07).

Друкарскі гістарычнага факультэта БДУ прыступілі да археалагічных раскопак у Белаежскай пушчы

Sb.by, 4esnok.by, megacat.by (07.07), sb.by (09.07), zn.sb.by, «Сцяг юнацкасці» (10.07), БелаПАН (11.07), respublika.sb.by, «Рэспубліка» (20.07).

XX Рэспубліканская летняя даследчая школа навуэнцаў і настаўнікаў
БелТА, 21.by (13.07), Megacat.by (14.07), БТ-1 (17.07).

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ

ШКОЛА ПЕРШАКУРСНІКА ШУКАЕМ ТАЛЕНТЫ

«КРЫЖАЧОК» – ансамбль танца, заслужаны аматарскі калектыў РБ

Заснаваны ў 1945 г. Рэпертуар – беларускія народныя танцы і танцы народаў свету (рускія, украінскія, польскія, яўрэйскія і іншыя). Уладальнік шматлікіх узнагарод розных фестываляў і конкурсаў Беларусі і замежжа. За час існавання калектыў прадстаўляў беларускую культуру больш чым у 50 краінах свету.

«НЕРУШ» – фальклорна-этнографічны ансамбль, заслужаны аматарскі калектыў РБ

Заснаваны ў 1980 г. Збірае нацыянальную музыку, песні, абрады і звычкі ў фальклорных экспедыцыях па Беларусі. За час існавання калектыў прадстаўляў беларускую культуру ў шматлікіх краінах.

НАРОДНЫ АРКЕСТР НАРОДНЫХ ІНСТРУМЕНТАЎ

Заснаваны ў 1946 г. У рэпертуары: пераклады класічнай музыкі, апрацоўкі беларускіх і рускіх народных песень, песні народаў свету, старажытныя рамансы, творы беларускіх кампазітараў. У 2011 г. аркестр стаў лаўрэатам IV Міжнароднага фестывалю-конкурсу LIBERTANGO імя А. П'яцолы.

НАРОДНАЯ СТУДЭНЦКАЯ ХАРАВАЯ КАПЭЛА

Калектыў заснаваны ў 1946 г. У рэпертуары музыка розных перыядаў: старажытная беларуская, руская і заходняя музыка, музыка Сярэдніх вякоў, XIX стагоддзя і сучасная.

З 2006 г. капэла БДУ з'яўляецца адным з заснавальнікаў міжнароднага форуму студэнцкіх хароў «Папараць-кветка БДУ».

«НА БАЛКОНЕ» – народны студэнцкі драматычны тэатр

Заснаваны ў 1946 г. Накіраванасць – драматычныя спектаклі. З 2004 года – заснавальнік міжнароднага фестывалю студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар». З 2006 г. – член Міжнароднай асацыяцыі ўніверсітэцкіх тэатраў AITU/IUTA.

«НА ФІЛФАКУ» – народны студэнцкі музычны тэатр

Заснаваны ў 1997 г. Накіраванасць – спектаклі з элементамі мюзіклаў, камедыі.

З 2004 года – заснавальнік міжнароднага фестывалю студэнцкіх тэатраў «Тэатральны куфар».

«ТУТЭЙШАЯ ШЛЯХТА» – народны фальклорны ансамбль

Створаны ў 1992 г. Накіраванасць – старажытныя беларускія народныя песні і танцы, калісыці папулярныя ў асяроддзі беларускай і польскай шляхты. За час існавання калектыў прадстаўляў беларускую культуру ў шматлікіх краінах.

ВАКАЛЬНАЯ СТУДЫЯ БДУ

Існуе з 2004 г. Накіраванасць – вывучэнне асноў эстраднага вакалу. Удзельнікі студыі неаднаразова станавіліся лаўрэатамі міжнародных і рэгіянальных конкурсаў. Найбольш выдатныя выпускнікі студыі – Вольга Палюшык, Ягор Ваўчок, Антон Мартынаў, Дзмітрый Нікановіч і іншыя.

КЛУБ ІНТЭЛЕКТУАЛЬНЫХ ГУЛЬНЯЎ БДУ

Існуе з 1997 г. Мэта клуба – рэалізацыя інтэлектуальнага патэнцыялу студэнтаў і супрацоўнікаў БДУ. Клуб удзельнічае ў гарадскіх, рэспубліканскіх і міжнародных інтэлектуальных гульнях. З 2013 года клуб праводзіць Адкрытую інтэлектуальную лігу БДУ – чэмпіянаты па «Што? Дзе? Калі?», «Брэйн-рынг» і «Сваёй гульні», куды ў якасці гасцей запрашаюцца найлепшыя студэнты іншых мінскіх ВНУ.

Творчая група «MIM-BSU» («MIMы БДУ»).

Заснавана ў 2012 годзе. Накіраванасць – вывучэнне мастацтва пантэмімі і танцавальнай імправізацыі. Мімы і аніматары творчай групы забаўляюць гасцей на розных мерапрыемствах універсітэта і горада Мінска (мінскі форум вулічных тэатраў, міжнародная акцыя «Ноч музеяў», святкаванне Дня моладзі ў Віцебску на фестывалі «Славянскі базар», фестываль 3D-малюнкаў «Мінск будучыні», святкаванне Дня горада Мінска і інш.).

Акрамя таго, у БДУ дзейнічаюць народны хор народнай песні выкладчыкаў і супрацоўнікаў «**РОДНІЦА**», мужчынскі вакальны гурт «**ГАЛАНТ**», дзіцячы ансамбль танца «**ЛІТАРЫНКА**», **КВЗ БДУ** і інш.

Вас чакаюць ва ўпраўленні па справах культуры па адрасе: пр. Незалежнасці, 4, каб. 211, тэл. 209-50-53, 209-54-69.

Таксама дадатковую інфармацыю пра мерапрыемствы і калектывы ўпраўлення па справах культуры БДУ можна знайсці па адрасе http://vk.com/cultura_bgu.

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў БДУ

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў – самае масавае грамадскае аб'яднанне ва ўніверсітэце.

Прафсаюзная арганізацыя – гэта юрыдычна-прававая падтрымка; студэнцкае прадстаўніцтва ў перамовах з кіраўніцтвам ВНУ па ўсіх пытаннях арганізацыі навучальнай дзейнасці; бясплатная кансультацыя па юрыдычных і сацыяльна-прававых пытаннях; ахова працы і здароўя; грамадскі кантроль умоў вучобы і побыту; арганізацыя харчавання і медыцынскага абслугоўвання; рашэнне жыл-

лёва-бытавых пытанняў; прафсаюзнае навучанне па ўсіх пытаннях арганізацыі адукацыйнага працэсу і забеспячэння правоў навучэнцаў; праца з асобнымі сацыяльнымі катэгорыямі навучэнцаў; арганізацыя адпачынку і аздараўлення; аказанне матэрыяльнай дапамогі і многае іншае.

Пярвічная прафсаюзная арганізацыя студэнтаў БДУ арганізуе мноства мерапрыемстваў, акцый, конкурсаў, сустрэч, круглых сталоў, семінараў, навучанняў, маніторынгаў, апытанняў,

турніраў, матчаў, спаборніцтваў і спартландыі па розных відах спорту, рэалізуе мноства праектаў.

220030, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 4 тэл. 209 57 05, факс 209 51 25 (каб. 106 галоўнага корпусу БДУ) e-mail: profkom@bsu.by www.profkombu.bs.by vk.com/profkombu_studentov_bsu twitter.com/profkombu instagram.com/profkombu/ Мы з кожным, мы з табой!

СТАНЬ ЛІДАРАМ!

Падчас навучання ў БДУ маладыя людзі вучацца быць сапраўднымі грамадзянамі краіны. Вялікую ролю ў гэтай справе адыгрываюць студэнцкія арганізацыі альма-матар, якія аб'яднаныя ў Студэнцкую асамблею БДУ.

Пярвічная арганізацыя ГА «БРСМ» з правамі РК БДУ

Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі БДУ аб'ядноўвае ініцыятыўных маладых людзей, якія могуць рэалізаваць свой патэнцыял і сфарміраваць у сабе лідарскія якасці. Мы ўмацоўваем традыцыі альма-матар і ладзім мерапрыемствы, якія сталі візіткамі БРСМ БДУ: «Універсітэт – твой крок у будучыню», універсітэцкі турысцкі злёт, форум «Стань найлепшым», кубак першакурсніка і квэст-гонка FlashRace.

Запрашаем у наш дружны калектыў!

ГА «Студэнцкі саюз БДУ»

Студэнцкі саюз – гэта дружная каманда творчых студэнтаў, якім не абыхава, што іх атачае і дзе яны вучацца. Мы супрацоўнічаем з моладзевымі арганізацыямі замежных ВНУ. Нашы праекты: агляд-конкурс «Капуснік» (для

першакурснікаў), «Студэнцкі адукацыйны клуб «БРЫЗ», «Студэнцкі баль», фотавеламарафон, «Мая школа» (заняткі з дзецьмі са школ і дзіцячых дамоў), «Міс і містар» факультэтаў і інш.

З намі ў цябе будзе ўнікальная магчымасць стварыць свой праект!

Савет старастаў БДУ

У вясёллю, але ў той жа час складаным універсітэцкім жыцці студэнцкай групе бывае цяжка прайсці без рулявога. Старасты дапамагаюць вырашаць пытанні па вучобе, камунікуюць з дэканатам. Савет старастаў удзельнічае ў арганізацыі мноства мерапрыемстваў – ад агульных святаў да студэнцкіх канферэнцый, семінараў і практыкумаў.

Стань лідарам – стань старастам!



Студэнцкі савет па якасці адукацыі

ССЯА праводзіць штогадовае анкетаванне студэнтаў; уносіць прапановы па рэарганізацыі працы факультэцкіх бібліятэк; займаецца маніторынгам вынікаў экзаменацыйных сесій; вядзе працу па стварэнні электроннага каталога фондаў універсітэцкай бібліятэкі, інфармацыйнай базы вучэбна-метадычнай літаратуры.

Палепшы сам наша студэнцкае жыццё!

Звяртайцеся ва ўпраўленне выхавальчай работы з моладдзю: пр. Незалежнасці, 4, галоўны корпус, каб. 110, 112.

Тэл. 209-55-59, 209-54-38, 209-50-59.

БДУ ў сацсетках



Папулярнасць сацыяльных сетак пастаянна расце. Гэта і зразумела: лепшага месца для зносін, чым сацыяльныя сеткі, і не прыдумаеш! Там можна і абвясціць навіны, і пацешыцца, і дапамагчы адзін аднаму ў цяжкую хвіліну.

БДУ разумее гэта і імкнецца быць бліжэйшым да сваіх студэнтаў, размаўляць з імі на адной мове. Менавіта таму наш універсітэт так шырока прадстаўлены ў сацыяльных сетках!

БДУ прысутнічае ў некалькіх сацыяльных медыя: «Укантакце», Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Youtube. Усе яны, зразумела, маюць свае асаблівасці, але іх аб'ядноўвае адно: імкненне стаць аперацыйнымі інфармацыйнымі парталамі пра жыццё ўніверсітэта! Усе самыя свежыя навіны і падзеі, анонсы, адукацыйныя праграмы, а таксама аперацыйнае кансультаванне можна знайсці ў нашых сацыяльных сетках!

Падпісвайцеся і станьце часткай віртуальнай прасторы БДУ! Падрабязнасці на www.bsu.by





БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ ЎНІВЕРСІТЭТ ПСІХАЛАГІЧНАЯ СЛУЖБА

Віншуем з новым навучальным годам!

Вы гатовыя да новых здзяйсненняў, пераадоленняў, цікавых і карысных спраў? Так!

Тады адкіньце сумневы і трывогі. Дзейнічайце! Звярніце ўвагу, як шмат магчымас-

цяў для гэтага дае наш універсітэт. І мы, Псіхалагічная служба, не стаім убаку. Давайце ўзаемадзейнічаць! Усе нашы веды, умовы, навыкі, досвед могуць быць прыцягнуты для рэалізацыі вашай актыўнасці, ідэй і праектаў.

ГОД МОЛАДЗІ



Паспрабуем?
Не?

Тады з псіхалагічнага пункта гледжання вы не малады чалавек. Не спяшайцеся ста-
лець і старэць, заставайцеся энергічнымі і

актыўнымі. Маладосці шмат што скараецца, у маладосці шматлікае магчыма. Але час хутка ляціць. Давайце памятаць, што жыццё адбываецца тут і цяпер.

Працягваецца год, абвешчаны ў Беларусі годам моладзі. Так не будзьце ўбаку! Зрабіце свой значны ўнёсак у развіццё ўласнага патэнцыялу, у рашэнне пытанняў сацыяльна-эканамічных пераўтварэнняў у нашай краіне. А мы заўсёды гатовыя вас падтрымаць.

Як?

Чытайце дадзены выпуск, прыміце інфармацыю да ўвагі і дзейнічайце. Паспехаў!



СТУДЭНЦКІ ПСІХАЛАГІЧНЫ КЛУБ

Крэатыўна, пазітыўна, перспектыўна!!!

Клубная дзейнасць Псіхалагічнай службы БДУ зарэкамендавала сябе як эфектыўная форма развіцця псіхалагічнай культуры студэнтаў. Як са свайго жыцця, поспехі ў прафесійнай дзейнасці, асабістае шчасце шмат у чым залежаць ад узроўню псіхалагічнай культуры.

Студэнцкі псіхалагічны клуб (СПК), арганізаваны на базе нашай службы, востра ўжо 12 гадоў карыстаецца нязменнай папулярнасцю ў студэнтаў. Сюды імкнуча тых, хто выказвае цікавасць да псіхалогіі, жадае знайсці аднадумцаў, атрымаць кансультацыю. Несумнеўнай вартасцю СПК з'яўляецца гнуткасць формаў і метадаў працы, што дазваляе ўдзельнікам клуба напаўняць яе

зместам у адпаведнасці са сваімі інтарэсамі і запатрабаваннямі.

Дзейнасць клуба прадугледжвае працу ў чатырох кірунках: відэасалон, навуковае відэа, гульнятэка, пасяджэнні СПК.

На сеансах відэасалона ўдзельнікі могуць паглядзець і абмеркаваць напружаныя глыбокія сэнсы фільма. Наступны аналіз ключавых момантаў фільма дазваляе кожнаму зрабіць карысныя высновы, знайсці адказы на хвалючыя пытанні.

Для працы ў кірунку «навуковае відэа» ў клубе сабраны самыя вядомыя псіхалагічныя, навукова-папулярныя фільмы і відэа: «Псіхалогія хлусні», «Гульні розуму», «Забароны», «Тэорыя змовы» і інш. Сумесны прагляд і далейшая

дыскусія даюць магчымасць удзельнікам у даступнай форме пазнаёміцца з самымі сучаснымі псіхалагічнымі тэорыямі, пашырыць далягляд, палепшыць самаацэнку.

Гульнятэка мяркуе гульнявую форму зносінаў студэнтаў у псіхалагічных, настольных, ролевых гульнях. Дзейнічаючы ў рамках абраных роляў, мадэлюючы тую ці іншую сітуацыю, кожны атрымлівае магчымасць папрацаваць над сваімі слабымі бакамі і ўсвядоміць моцныя. Займальныя гульні («Расмяшчыць сфінкса», «Асацыяцыі», «Зразумей мяне», «Мафія» і інш.) абяцваюць удзельнікам нязмушаныя зносіны, замацаванне ведаў і навыкаў у звычайнай форме.

На пасяджэннях СПК разглядаюцца актуальныя пытанні студэнцкага жыцця. Кожная сустрэча прысвечана пэўнай тэме, абранай студэнтамі: «Эфектыўная камунікацыя», «Міжасобнае ўзаемадзеянне», «Спосабы барацьбы са стрэсам» і інш. Пасяджэнні СПК – гэта свайго роду «псіхалагічная гасцёўня», куды можа прыйсці любы студэнт, які хоча лепш разумець свой унутраны свет і арыентавацца ў навакольнай рэчаіснасці.

Стаяць удзельнікам СПК вельмі проста: вам усяго толькі трэба быць студэнтам БДУ. І тады кожны чацвер у 19.00 наш клуб гасцінна расчыніць свае дзверы па адрасе: вул. Кастрычніцкая, 4 – 201.

Расклад сустрэч студэнцкага псіхалагічнага клуба можна даведацца па тэлефоне: (017)209 56 07.

Прыходзьце самі, прыходзьце з сябрамі!



ТВОРЧАЯ МАЙСТЭРНЯ

Натхняльна, вынаходліва, стваральна!!!

Студэнцтва – выдатны, насычаны перыяд жыцця, калі малады чалавек не толькі атрымлівае веды, але і рэалізуе свае таленты. З мэтай падтрымкі найбольш актыўных студэнтаў і груп (студэнты актыву, старасты, творчыя калектывы, ініцыятары праектаў, валанцёры і інш.) на базе Псіхалагічнай службы БДУ была створана творчая майстэрня.

Мы працуем са студэнтамі і для студэнтаў:

© праводзім навучальныя семінары, трэнінгі, практычныя заняткі;

© арганізуем сацыяльныя акцыі і кансультацыі спецыялістаў;

© дапамагам у распрацоўцы і напісанні сцэнарыяў трэнінгаў, практычных заняткаў і іншых праектаў;

© аказваем метадычную і практычную падтрымку ў падборы літаратуры, матэрыялаў і практычнага інструментарыя, у правядзенні заняткаў;

© суправаджаем студэнцкія праекты ў іх рэалізацыі.

Мы часта працуем у камандзе. Напэўна, вы задавалі сабе пытанне: як стаць камандным гульцом? Знайсці адказ вы зможаце ў нашай творчай майстэрні. Мы ведаем, што ў аснове эфектыўнай каманды ляжыць згуртаванасць, супрацоўніцтва, давер, узаемадапамога і выразнае разуменне мэт. Прышоўшы курс навучання на трэнінгах адпаведнай скіра-

ванасці («Камандаўтварэнне», «Эфектыўная каманда», «Згуртаванасць» і інш.), кожны ўдзельнік зможа сфарміраваць у сабе пералічаныя якасці.

У майстэрні мы таксама праводзім заняткі, накіраваныя на развіццё асобных якасцяў, неабходных у працы з аўдыторыяй. Усталяваць эмацыйны кантакт, прыцягнуць і ўтрымаць увагу, знайсці патрэбныя словы – неабходныя навыкі паспяховага аратара. Навучанне на такіх занятках, як «Прамоўніцкае мастацтва», «Як абудзіць слухача», «Асновы іміджу» – добрая магчымасць годна падрыхтавацца да працы са студэнцкімі групамі, раскрыць у сабе неабходныя якасці аратара, авалодаць прыёмамі самапрэзентацыі.

Творчая майстэрня Псіхалагічнай службы – гэта пляцоўка для навучання і падтрымкі студэнтаў у раскрыцці і рэалізацыі патэнцыялу. Гэта месца для адважных эксперыментаў, дзе ў творчай атмасферы нараджаюцца цікавыя ідэі і расчэпчэнні!

Калі вы актыўныя, калі ў вас з'явіліся ідэі па стварэнні праекта (сацыяльныя, дабрачынныя, гуманітарныя акцыі), калі вы імкнецца зрабіць яго яркім і запамінальным, звяртайцеся па дапамогу і падтрымку ў нашу творчую майстэрню.

Мы працуем для ВАС, мы працуем разам з ВАМІ!



Псіхалагічная служба прапануе!

Поўнае ўяўленне пра спектр паслуг Псіхалагічнай службы БДУ вы можаце атрымаць, наведаўшы штогадовую інтэрактыўную выставу, якая арганізуюцца ў рамках фестывалю практычнай псіхалогіі і праходзіць на кожным факультэце напачатку навучальнага года.

На выставе вас чакаюць цікавыя гульні, кансультацыі кваліфікаваных спецыялістаў, экспрэс-дыягностыка, аўкцыён псіхалагічных паслуг, розыгрыш прызоў, раздатчныя матэрыялы. І гэта далёка не ўсё! Пэралькі цікавых момантаў, дзесяці абавязкова варты наведваць нашу выставу.



Прыходзьце!!! Будзе цікава, пазнавальна, займальна!!!

Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць па тэлефонах: (017) 209 56 07; (017) 259 70 61.

Шукайце нас на сайце **BSU.BY** ва ўкладцы СТУДЭНТАМ/Псіхалагічная падтрымка і ў сетцы «УКантакце» **vk.com/ps_bsu**.

У дзейнасці Псіхалагічнай службы БДУ шырока выкарыстоўваецца тэсціраванне. І што б ні казалі скептыкі, вынікі тэстаў добрыя для пашырэння «ўнутранага далягляду», развіцця самакрытыкі, як крыніца ідэй для самаўдасканалення. Сёння мы пагаворым пра радасць.

Якая радасць вас натхняе?



Радасць – гэта моцная і чыстая эмоцыя, да якой мы ўвесь час імкнёмся. Не сакрэт, што ў кожнага з нас могуць быць свае прычыны для радасці. Адны цешацца, калі зведваюць мноства адчуванняў, дасягаюць гранічнага напалу пачуццяў і паўнаты вопыту. Іншыя чэрпаюць радасць,

ствараючы новае, усведамляючы, што дзеюць уласнае жыццё. Трэція імкнуча да дасканаласці і выканання ўсіх жаданняў – толькі тады яны адчуваюць сапраўдную радасць. Па словах мудраца Ашо, «радасць з'яўляецца знутры, яна ўзнікае ў нашым сэрцы, у самым цэнтры нашай сут-

насці. Радасць узнікае, калі мы звяртаем увагу ўнутр сябе». Мы прапануем з дапамогай тэста звярнуць увагу «ўнутр сябе» і зразумець, што прыносіць найвялікшую радасць асабіста вам. «Улюбёны» тып радасці можа шматлікае сказаць пра ваша стаўленне да жыцця.

1. Сёлета вы вырашылі запісацца на акцёрскія курсы. Першая рэпетыцыя, вы нікога не ведаеце. Як вы сябе паводзіце?
А. Вы размаўляеце з усімі.
Б. Вы спрабуеце адшукаць арыгінальных і творчых асоб.
В. Вы сядзіце ў сваім кутку, а потым падыходзіце да тых людзей, з якімі ў вас узнікла жаданне пагаварыць.

2. Вы даўно нацэліліся на цікавую пасаду ў сябе на факультэце. Яна толькі што вызвалілася, але вы даведваецеся, што яе атрымае ваш сябар. Ваша рэакцыя?
А. Гэта шматкроць узмацняе вашу жаданне дасягнуць поспеху.
Б. Вы вырашаеце стварыць уласную студэнцкую арганізацыю.
В. Вы віншуеце яго і шчыра за яго радуецеся.

3. Вы запрошаны на вечарынку, арганізаваную адным з вашых сяброў. Свята атрымалася, калі...
А. Вы танчылі ўсю ноч да поўнай знямогі.
Б. Вы змаглі абмеркаваць з прыцелем апошнія свецкія навіны.
В. У вас з'явілася нагода пафліртаваць з тым, хто вам даўно падабаецца.

4. Для вас жыццё ў поўнай меры знаходзіць сэнс пры ўмове...
А. Памнажэння досведу.
Б. Завяршэння справы, якую вы лічыце сваёй.
В. Духовнага ўзбагачэння.

5. Калі вы закахаецеся...
А. Вы заўсёды закаханы адразу ў некалькіх чалавек!
Б. Гэта вас натхняе!
В. Вы ідзяце да канца ў сваім жаданні.

6. На канікулах вы выкарыстоўваеце час, каб...
А. Спаць. Трэба ж калісьці адаспаца!
Б. Бавіць час са сваімі блізкімі.
В. Чытаць кнігі, якія не атрымалася прачытаць за год.

7. З набліжэннем навагодніх святаў вы адчуваеце радасць і нецярпенне. Што вы прадчуваеце?
А. Задавальненне ад святочнага стала. Нішто вас так не цешыць, як перспектыва выдатнай вячэры!
Б. Задавальненне рабіць падарункі сваімі рукамі.
В. Задавальненне дарыць падарункі. І зусім не важна, што вы атрымаеце наўзамен.

8. Якія вашы якасці асабліва шануюць аднагрупнікі?
А. Уменне будаваць адносіны.
Б. Здольнасць да творчасці.
В. Арганізатарскія здольнасці.

9. Прыязджаючы ў іншую краіну, вы абавязкова...
А. Хочаце ўсё паспрабаваць, усё даследаваць. Вам цікава адкрываць для сябе ўсё новае!
Б. Аддаеце належнае ўсім мясцовым стравам і рамёслам.
В. Чытаеце ўсе даведнікі, якія трапляюцца пад руку.

10. Жыццё ўдваіх не заўсёды бывае простым. Успомніце вашу апошнюю сварку. Яна стала для вас нагодай...
А. Для таго, каб выпусціць пару.
Б. Для абнаўлення адносін.
В. Для цяжкай дэпрэсіі.

11. Вы з сябрамі толькі што былі на выдатным канцэрце. Выходзячы з залы, вы...
А. Знаходзіцеся ў неверагодным захапленні, і яно яшчэ доўга вас не пакіне!
Б. Вырашаеце заўтра ж запісацца на курсы спеву.
В. Проста шчаслівыя, што змаглі падзяліць гэту радасць з іншымі.

12. Вы абвясцілі ўсім: заўтра вы кідаеце курцы. Што вас да гэтага падштурхнула?
А. Нічога. Хіба хтосьці паверыў, што вы і сапраўды збіраецеся кінуць?

Б. Адчуванне бяссілля, выкліканае вашай залежнасцю.
В. Вашы блізкія больш не могуць выносіць цыгарэтны дым.

Хочаце лепш даведацца сябе?

Складзіце больш поўнае ўяўленне пра асобныя якасці, асаблівасці характару і тэмперамент, узровень інтэлекту?



Пры дапамозе цікавых тэстаў, апытальнікаў, практычных метады спецыялісты Псіхалагічнай службы БДУ дапамогуць вам знайсці адказы на пытанні, якія тычацца самапазнання і самаразвіцця.

Мы чакаем вас па адрасах:

- ☺ вул. Кастрычніцкая, д. 4, каб. 202, 201;
- ☺ вул. Курчатава, д. 8, каб. 1;
- ☺ вул. Курчатава, д. 6, каб. 211;
- ☺ вул. Кальварыйская, д. 9, каб. 736;
- ☺ прасп. Дзяржынскага, д. 87, каб. 224.

Штогод на ўсіх факультэтах БДУ праводзіцца дыстанцыйнае псіхалагічнае тэсціраванне студэнтаў першага курса. Запрашаем вас да ўдзелу ў гэтым займальным працэсе. Аб'яжаем: пра сябе, унікальную і непаўторную асобу, вы даведзецеся шмат цікавага!

УВАГА! Дадзеныя, атрыманыя падчас псіхалагічнай дыягностыкі, канфідэнцыйныя і не падлягаюць разгалашэнню!

Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць па тэлефонах: **(017) 209 56 07; (017) 259 70 61; (017) 328 60 37.**

Шукайце нас на сайце **BSU.BY** ва ўкладцы **СТУДЭНТАМ/Псіхалагічная падтрымка і ў сетцы «УКантакце» vk.com/ps_bsu.**

ВЫНІКІ ТЭСТА

Палічыце колькасць літар **А, Б і В**. Найбольшая колькасць балаў дазваляе меркаваць пра тое, якая ваша галоўная філасофія радасці.

Псіхалагічная служба БДУ прапануе праекты, удзел у якіх дапаможа вам развівацца ў адпаведнасці з вашым тыпам радасці.

ПРОФІЛЬ А

Ваша радасць не зводзіцца да адсутнасці пакуты. Наадварот: памяншэнне колькасці непрыемнасцяў паслабіла б вашу здольнасць цешыцца. Актыўныя дзеянні, накіраваныя на рашэнне праблем, разводзяць руціну вашага жыцця. Якія б пачуцці вы ні адчувалі, вы пражываеце іх максімальна поўна. Радасць для вас – гэта перш за ўсё ап'яненне пачуццямі, захапленне, а часам празмернасці. Дзеля гэтага вы ўвесь час шукаеце новыя адчуванні.

Радасць дастаецца вам нялёгка: яна спароджана не ўнутраным спакоем, а сапраўднай барацьбой. Не спрабуйце ўвесь час перасягнуць сябе. Не грэбуйце простымі жыццёвымі падзеямі, у іх вы зможаце адчуць радасці, пра якія раней і не падзравалі.

Прапануем

Праект «Гульніятэка» ў рамках Студэнцкага псіхалагічнага клуба

Тут вы знойдзеце месца для рэалізацыі сваіх імпульсаў, атрымаеце магчымасць прымерыць на сябе розныя ролі, паэксперыментаваць у нязмушанай атмасферы. У рамках праекта «Гульніятэка» вы лёгка знойдзеце прымяненне вашай несуючайнай натуре, пазнаёміцеся з гульніямі стратэгіямі і тактыкамі, пагутарыце з цікавымі людзьмі.

Трэнеры і трэнерычны модулі

Мы таксама прапануем прыняць удзел у трэнергавых праграмах, прысвечаных метапакладанню, крэатыўнасці, сацыяльнаму

ўзаемадзеянню. Вы даведзецеся, як стаць больш эфектыўнымі ў жыцці, сустрэнеце іншых мэтанакіраваных і актыўных студэнтаў.



ПРОФІЛЬ Б

Радасць для вас з'яўляецца вынікам творчасці. Праз творчасць вы фарміруеце ўласную асобу і адначасова ўплываеце на навакольны свет. Сапраўдная радасць нараджаецца з адчування таго, што вы стварылі нешта новае, унікальнае. Для такой радасці ёсць шмат спосабаў: падарыць усмешку, напісаць карціну, прыгатаваць смачную страву, прыдумаць новую ідэю і інш.

Імкніцеся да таго, каб ваша роля творцы

не занадта аддаліла вас ад навакольных. Бо вашы адносіны з людзьмі таксама могуць стаць крыніцай натхнення.

Прапануем

Праект «Творчая майстэрня»

Тут вы навучыцеся распрацоўваць і праводзіць трэнерынгі па эфектыўнай камунікацыі, развіцці лідарскіх здольнасцяў, прамоўніцкім майстэрстве і інш. Мы падтрымаем вашы творчыя задумы і дапаможам вам упэўнена і эфектыўна прайсці шлях «ад задумы да рэалізацыі».

Праект «Фэст практычнай псіхалогіі»

Напісаць эсэ на прапанаваную тэму, задаць актуальнае пытанне псіхалагу, прыняць удзел у розных конкурсах і віктарынах вы зможаце на нашых мерапрыемствах, якія рэгулярна праводзяцца супрацоўнікамі Псіхалагічнай службы.



ПРОФІЛЬ В

Дасягаць усё большай дасканаласці і тым самым задавальняць свае жаданні – у гэтым ваша крыніца радасці. Ваша радасць з'яўляецца праявай вашай нязменнай здольнасці дзейнічаць. Яна сведчыць пра змены да найлепшага, развіцця патэнцыялу. Імкнучыся да радасці, вы жадаеце таго

ж і для навакольных. Не блытайце дасягненне большай дасканаласці з перфекцыянізмам. Як той казаў, «найлепшае – во раг добрага».



Прапануем

Праект «Студэнцкі псіхалагічны клуб»

Тут у коле аднадумцаў вы зможаце паглыбіць свае веды ў галіне псіхалогіі, падзяліцца сваім меркаваннем і пачуць меркаванне іншых людзей па пытаннях, якія вас цікавяць. Праект «Студэнцкі псіхалагічны клуб» – гэта месца для тых, хто хоча навучыцца разбірацца ў псіхалогіі чалавечых учынкаў, імкнецца атрымаць досвед паспяховых зносін, адкрыты для самапазнання.

Праект «Школа ўсвядомленага бацькоўства»

На занятках нашы спецыялісты дапамогуць вам прымерыць на сябе ролі адказных мужоў, жонак і бацькоў. Вы зможаце лепш усвядоміць сябе ў ролі будучых бацькоў, па-іншаму зірнуць на ўзаемаадносіны з уласнымі бацькамі, сфарміраваць пазітыўныя ўстаноўкі на сям'ю.

У артыкуле скарыстаны матэрыялы часопіса «Psychologies»